



АБ СУПРАЦОЎНІЦТВЕ
З ТАТАРСТАНАМ
НА ПРЫКЛАДАХ

ГОРАД З ЧОРНЫМІ
КУПАЛАМІ —
РАСКАЗВАЕМ
ПРА ПСКОЎ



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

19

ЛІСТАПАДА 2019 г.

АЎТОРАК

№ 219 (29086)

ЦЫТАТА ДНЯ



Уладзімір МАКЕЙ,
міністр замежных спраў:

«Мы не раз заяўлялі пра сваю зацікаўленасць у развіцці раўнапраўнага, ўзаемапаважлівага дыялогу з НАТА, які стаў бы залогам павышэння транспарэнтнасці і прадказальнасці ваеннай дзейнасці ў Еўропе. Чакаем, што нашы заклапочанасці, звязаныя з нарошчваннем ваеннага патэнцыялу і ўмацаваннем інфраструктуры НАТА каля межаў Беларусі, будуць пачутыя альянсам і яго краінамі-членамі. Ва ўсякім выпадку, нашы апошнія кантакты з прадстаўнікамі ЗША даюць на гэта надзею».

НОВЫ ПАРЛАМЕНТ АБРАНЫ

Выбарчы ўчастак № 506 Старавіленскай выбарчай акругі № 105 Цэнтральнага раёна Мінска вядомы тым, што тут галасуе кіраўнік дзяржавы. Чаканне галоўнага выбаршчыка ў нядзелю не перашкаджала зладжанай рабоце выбарчай камісіі, людзі ішлі на выбары цэлымі сем'ямі, віншавалі адно аднаго са святам, а каля кабін для тайнага галасавання калі-нікалі нават збіраліся чэргі з ахвотных паўплываць на далейшае жыццё краіны. Кінуць бюлетэнь у скрыню давяралі самым дарагім. «Гэта ліст Дзеду Марозу?» — запыталася адно малое, укідаючы бюлетэнь. «Амаль», — адказала матуля.

ГАЛАСАВАЦЬ ЗА ЛЕПШАЕ

Выбары — адзін з тых асаблівых выпадкаў, калі і Прэзідэнту трэба сведчыць сваю асобу. На выбарчым участку Аляксандр Лукашэнка не проста прад'явіў пашпарт і атрымаў бюлетэнь, але і пагутарыў з назіральнікамі, членамі камісіі і выбаршчыкамі.

Пасля галасавання кіраўнік краіны адказаў на пытанні журналістаў беларускіх і замежных СМІ — папярэдне ўпэўніўшыся, што размова не перашкаджае працэсу галасавання. Гутарка атрымалася адкрытай і, як заўсёды, эмацыянальнай. Найбольш часта ўзнятыя тэмы закраналі, зразумела, палітыку, хоць пытанні былі самыя розныя — ад філасофскіх да шчыра правакацыйных. Размова доўжылася больш за гадзіну.

Па Канстытуцыі Прэзідэнт выведзены над галінамі ўлады і нясе адказнасць за кожную — судовую, заканадаўчую, выканаўчую.

«Гэта мае дзеці, і я павінны іх утрымліваць у парадку. Але галоўнае — яны мусяць быць (калі пра дзяцей казаць) апранутыя, накармленыя, з адпаведнымі ўмовамі для работы. Сёння мы выбіраем парламент, і я думаю, як яны будуць апранутыя, дзе будуць працаваць, вобразна кажучы, хто будзе кіраваць гэтымі 14 Пастаяннымі камісіямі. Гэта павінны быць падрыхтаваныя людзі», — відавочна, што Прэзідэнт заклапочаны ўмовамі дзейнасці палат.

Для Аляксандра Лукашэнкі гэта сур'ёзнае практычнае пытанне. Ён ніколі не хаваў, што дзяржава падтрымлівае людзей з канструктыўным падыходам. І выказаў гатоўнасць да крытыкі за гэтыя словы. Але Прэзідэнт, які адказны за функцыянаванне галін улады, клапоціцца аб тым, каб усе яны былі ў парадку.

«Каб краіне было лепш пасля гэтых выбараў. Вельмі шмат праблем, шмат задач, але галоўная задача ўсіх улад — захаваць дзяржаўнасць. Мы пабудавалі першую ў Беларусі суверэнную і незалежную дзяржаву, чаго ніхто не аспрэчвае. Так, застаюцца людзі, якія цягнулі назад і зараз перашкаджаюць развіццю дзяржавы», — падкрэсліў беларускі лідар.

Прэзідэнт чакае, што выбраны парламент менавіта гэтыя падыходы ўвасобіць у закон. А астатнія праблемы — ад дарог да

зарплаты — павінны вырашаць прафесіяналы ў адпаведных галінах. Ад дэпутатаў Аляксандр Лукашэнка чакае, што яны зробяць законы прасцейшымі, зразумелымі кожнаму, сучаснымі.

«Раздзяленне ўлад — даўно ўсталяваная практыка ў нашай краіне, і ў гэтым кірунку трэба рухацца», — зазначыў Прэзідэнт.

АДКАЗНАСЦЬ ЗА ЛЁС

Закранулі журналісты і пытанне анансаваных змен у Канстытуцыі.

«Я нічога не абяцаў. Я заяўляў, што нам трэба ісці да гэтага, казаў, што мы пачнём над гэтым працаваць. Больш за тое, я абяцаў, што гэта будзе даручана класным, моцным спецыялістам Канстытуцыйнага суда», — нагадаў беларускі лідар.

З элементамі новай Канстытуцыі з пункту гледжання Канстыту-

цыйнага суда Прэзідэнт азнаёміўся. Аляксандр Лукашэнка лічыць, што многія з прапаноў могуць быць узятыя за аснову на другім этапе, калі будзе сфарміраваная больш шырокая група спецыялістаў, якія паспрабуюць напісаць праект новай рэдакцыі. Калі Прэзідэнт пагодзіцца з дакументам, ён будзе прадстаўлены грамадскасці.

«Вось такі прыкладна план. Залежыць не ад мяне. Канстытуцыю павінны прымаць людзі нашы, грамадскасць і перш за ўсё моладзь. Таму што вам жыць з гэтай Канстытуцыяй. Тэрміны я ніякія ставіць не збіраюся: мы будзем спакойна праходзіць усе этапы. Спешка тут недапушчальная, гэта сур'ёзнае пытанне — як будзе жыць і развівацца краіна ў будучыні», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.



Фота БелТА.

У ЗАХОДНІМ КІРУНКУ

Латвійскія журналісты пацікавіліся, калі чакаць Прэзідэнта Беларусі ў іх краіне. Як толькі будзе падрыхтаваны план дзеянняў, спіс пытанняў для абмеркавання і, галоўнае, праекты рашэння гэтых пытанняў, Аляксандр Лукашэнка паядзэ ў Латвію. Такім жа падыходам ён кіраваўся падчас візіту ў Аўстрыю. «Трэба паехаць у Латвію і рашаць там нейкія пытанні, каб прасунуць нашы адносіны. З суседняй краінай шмат такіх пытанняў, якія пойдуць на карысць і вам, і нам. Я бачу імкненне латвійскага боку прыняць з візітам Прэзідэнта як прадстаўніка беларускага народа, вельмі гэта цаню», — адзначыў ён.

Зараз ідзе інтэнсіўная работа над гэтым пытаннем, можна меркаваць, што ў першым квартале ці ў пачатку другога ў наступным годзе бакі будуць гатовыя. Аляксандр Лукашэнка з вялікім задавальненнем паядзэ да блізкіх суседзяў, сяброўскага народа.

«Людзі скажуць: ён прыехаў — і ёсць нейкі вынік. Гэта для мяне галоўнае як для народнага прэзідэнта», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

КРАІНУ НІКОМУ НЕ АДДАДЗІМ

У сёлетняй выбарчай кампаніі хапае скандалаў і правакацый — у тым ліку з боку тых, хто мусяць сачыць, каб падобных інцыдэнтаў не было. На адрас членаў выбарчых камісій і нават выбаршчыкаў гучалі і абразы, і пагрозы. Аляксандр Лукашэнка добра ведае, што з гэтым рабіць, але, шчыра кажучы, пакуль не хоча ствараць пэўнай напружанасці акал нават гэтых скандалаў.

Вітаючыся з членамі выбарчай камісіі на сваім участку, Прэзідэнт нездарма назваў іх «байцамі бачнага фронту». «Яны сёння на перадавой. Гэта іх час — час выбраў іх. Лёс у іх такі. Трэба вытрымаць. Я ж не скарджуся, калі на мяне ўсе вышкі валяцца. Цэбар броду вылілі — абсалютнай хлусні. Я цяплю, не даю ім нагоды перайсці да другога этапу. Дакладна так і з імі (членамі выбарчых камісій. — «Зв.») — іх спрабуюць выцягнуць, шантажыраваць, справакаваць на нешта. Але яны малайцы», — звярнуў увагу Аляксандр Лукашэнка.



Сям'я
ЛЯМНЁВЫХ
з Віцебска.



КОРАТКА

• Рознічны тавараабарот у Беларусі ў студзені — кастрычніку вырас на 4,6 %.

• Савет ЕС зацвердзіў рашэнне аб падпісанні візавага пагаднення з Беларуссю.

• Нацбанк выпускае ў абарачэнне памятныя манеты «Свет вачыма дзяцей».



• МЗС абмеркавала з паслом Літвы тэму цырымоніі перапахавання ў Вільні астанкаў удзельнікаў паўстання 1863 года.

• Рух цягнікоў сталічнага метро з «Фрунзенскай» да «Каменнай Горкі» зачыняецца на пару дзён у сакавіку — красавіку наступнага года.

ISSN 1990 - 763X



19219

9 771990 763008

СТАР. 2-3